

# СПРАВА МАСТАЦКАГА ● ПЕРАКЛАДУ ●

## СУСЬВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА У ПЕРАКЛАДЗЕ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

Сусьветная пралетарская і рэвалюцыйная літаратура зьяўляецца моцным звязком паміж сусьветным рэвалюцыйным рухам і працоўнымі нашага Саюзу.

Пralетарская літаратура нашага Саюзу зьяўляецца звязком паміж працоўнымі масамі капіталістычных краін і сацыялістычным будаўніцтвам СССР, і такім чынам звязвае іх з сацыялістычным будаўніцтвам сусьветнае іхнае бацькаўшчыны.

Пralетарская літаратура нашага Саюзу зьяўляецца таксама моцным звязком паміж сацыялістычным будаўніцтвам у розных нацыянальных рэспубліках у межах самага Саюзу.

Вось чаму пераклады, які з розных замежных літаратур, так і з пасобных літаратур СССР набываюць вялізарнейшае значэнне ў сэнсе сацыялістычнага абмену практикаю і ў сэнсе інтэрнацыянальнага выхавання мас.

Задачаю гэтага артыкулу зьяўляецца разгляд перакладаў, зробленых з розных літаратур Саюзу і з літаратур замежных на беларускую мову, і выдадзеных асобнымі кніжкамі Дзяржаўным выдавецтвам Беларусі ў 1930, 1931 і I квартал 1932 г.

Пераклады мастацкае літаратуры займаюць у нас даволі значнае месца. Нават пабежны разгляд пададзенае тут табліцы пакажа, што часам перакладная літаратура перавышае арыгінальную, як гэта было ў 1930 г., а ў іншыя гады яна амаль роўна бадай што арыгіналънай<sup>1)</sup>.

	1928	1929	1930	1931
Перакладныя . . .	74	65	210	124
Орыгінальныя . . .	88	71	135	126
	162	136	345	250

<sup>1)</sup> Лічбы пададзены паводле статыстычных табліц надрукаваных у „Летапісе беларускага друку“.

Гэта съведчыць, бязумоўна, не аб станоўчым факце.

Пры ўсім вялікім значэнні перакладное кнігі для інтэрнацыянальнага выхаванья мас і знаёства з дасягненнямі літаратур братніх народаў, нельга ня спыніцца на адставанні арыгінальнае нашай літаратуры. Вось адно з пытанняў, з якім мы адразу стыкнуліся пры павярховым нават аналізе статыстычных лічбаў.

Паглядзімо, што-ж уяўляюць з сябе гэтыя пераклады з боку якаснага.

Тут прыдаецца адказаць на некалькі пытанняў: пытанье якасці падбору кніжок, іх падачы чытчу ў адпаведным афармленні (пытанье палітычнае арганізацыі матар'ялу ў кніжным афармленні) і пытанье якасці мовы і стылю перакладаў.

Пачнем з першага. Разглядзімо спачатку пераклады, зробленыя з літаратур народаў нашага саюзу. Большаясьць з гэтых перакладаў зроблена з літаратуры рускай.

Усю прадукцыю гэтых перакладаў умоўна падзелім на дзве часткі: літаратуру дарэвалюцыйнага часу і літаратуру пасълякастрычніцкую.

Пасълякастрычніцкая руская літаратура разгорнута ў нашых перакладах досыць широка. Тут мы маём цэлы рад такіх ўсіх вядомых імен як Серафімовіч, Гладкоў, Лібядзінскі, Фадзееў, Фурманаў і інш. У гэтых творах перад намі праходзіць уся пасълякастрычніцкая пара: Кастрычніцкая рэвалюцыя, грамадзянская вайна, НЭП, сацыялістычнае будаўніцтва і клясавае змаганье ў горадзе і на вёсцы цяпер. Усё гэта пададзена ў вядомых творах рэвалюцыйных рускіх пісьменнікаў. Як на недахоп падбору перакладаў трэба паказаць на тое, што параўнаўча мала перакладзена твораў на тэму аб сацыялістычным будаўніцтве на вытворчасці, у той час, калі ў арыгінальнай літаратуре якраз на гэтую тэму іх мала, і варта было бы перакладамі папоўніць гэты прабел.

Адмоўным момантам зьяўляецца таксама тое, што сустракаюцца выпадкі, калі твор з цэлым радам хібаў пададзены бяз усякае прадмовы. Так, у аповесці Анны Караваевай „Двор“, дзе няправільна пададзены працэс клясавае дыферэнцыяцыі на вёсцы часоў НЭП'у і рэканструкцыйнага перыяду, прадмовы няма.

Але ў цэлым пасълякастрычніцкая руская літаратура прадстаўлена ў беларускіх перакладах досыць цікава. Шмат твораў маюць грунтоўныя прадмовы і ўступныя артыкулы (Лібядзінскі і інш.) і ўносяць шмат каштоўнага ў беларускія выданні.

Другая частка перакладаў—гэта пераклады дарэвалюцыйнай літаратуры.

Азнаямленне з літаратурой мінулага часу мае вялікае значэнне ў справе правільнага ўсьведамлення ўсяго шляху працоўных у змаганні за Кастрычнік. Афармленню літаратуры дарэвалюцыйнага часу трэба было-бы аддаць як мага больш увагі, бо такія выданні павінны мець строгую палітычную ўстаноўку ва ўсёй арганізацыі матар'ялу (у падборы матар'ялу, яго разъмяшчэнні, накіроўальных заўвагах і прадмовах, адпаведным мастацкім афармленні і г. д.). Толькі пры ўмове правільнай палітычнае арганізацыі выданні, пераклады са старых пісьменнікаў будуць становічаць ўплывашы на чытчу.

Разглядаючы з гэтага боку нашы пераклады з дарэвалюцыйных рускіх пісьменьнікаў, трэба зазначыць, што яны робяць нядрэннае ўражанье. Праўда, гэтага нельга сказаць аб усіх выданьях дарэвалюцыйных пісьменьнікаў. Варта было-б, напрыклад даць хоць невялічкую прадмову да твору Новікава-Прыбою „Па цёмнаму“ і да іншых, але такіх твораў меншасць. Такія аўтары як Ляскоў, Чэхаў, Дастаеўскі, Карабенка і інш. выбадзены досыць уважліва. Можна было-б толькі паразаць выдавецтву яшчэ карыстцаца мэтадам сэрыйнага выдання старых пісьменьнікаў. Дадатны бок сэрыйнага выдання ў тым, што яно падае пісьменьнікаў ў пэўнай систэме і такім чынам дапамагае чытачу арыентавацца ў літаратурным матар'яле нашага мінулага.

Рускія клясыкі ў цэлым прадстаўленаы ияпоўна. З буйных пісьменьнікаў маём творы Дастаеўскага, Талстога, Ляскова, Горкага, Чэхава, Карабенкі і—усё. Але з боку тэматычнага падбору іхных твораў пераклады ДВБ робяць нядрэннае ўражанье. З такіх пісьменьнікаў як Ляскоў („Тупейны мастак“ і „Чалавек на варце“), Дастаеўскі („Бедныя людзі“), Талстой („Палікушка“ і „Хаджи Мурат“) і шмат інш., выбраны досыць харкатэрныя для кожнага з іх творы з тых, што падыходзяць для малападрыхтованага чытача. Такую стаўку перш за ўсё на малападрыхтованага чытача можна толькі вітаць.

Такі малюнак маём мы з перакладамі з рускага літаратуры. Куды горш з літаратурой украінскай. За такі вялікі час (2 гады з лішкам) толькі 17 перакладаў з украінскага літаратуры! Колькасць канечне недастатковая. З боку тэматычнага мы маём тут бадай што выключна грамадзянскую вайну на Украіне. Ёсьць 2 кніжкі з часоў рэвалюцыі 1905 г. (Юразанскі „Заравы над прасторамі“ і Сымонава „Бунт“), і адна аповесьць пра рабочы і сялянскі рух у Заходній Беларусі. Ёсьць кніжкі, прысвяченыя культуры і быту гасасных груп працоўных у рэакнструкцыйны пэрыяд. Але большасць твораў малое нам грамадзянскую вайну ва ўмовах УССР. Твораў пра сацыялістычнае будаўніцтва зусім німа, а такіх твораў ва украінскай літаратуре—шмат, і з больш яскравымі прыкладамі з іх трэба было азнаёміць шырокія колы працоўных БССР.

Німа ніводнага твору з украінскага дарэвалюцыйнае літаратуры. Калі бярэм устаноўку на азначыленыне мас з клясыкамі, дык трэба праводзіць гэты прынцып больш пасълядоўна і ня выключаць, чамусьці, клясыкаў Украіны. Тут заўважаецца некаторая выпадковасць перакладаў. У наступнай працы па падборы украінскага літаратуры для перакладаў, варта было-б звязаць на гэта ўвагу.

Калі з украінскага літаратуры мы маём недастатковую колькасць перакладаў, дык з перакладамі з яўрэйскага літаратуры—зусім дрэнна. За 1930 і 1931 г. г. мы маём толькі дзве кнігі: Даўгапольскага „Калі адчыненай брамы“ і Шолам Алэйхема, „Хлопчык Мотка“. Цікавы выбар! А дзе ж пралетарская яўрэйская літаратура? Хіба такія імёны, як І. Харык, І. Фэфер, А. Кушнер, П. Маркіш, Д. Гофштайн і інш., павінны праісці незауважанымі для беларускіх працоўных? Ня мець у перакладзе ніводнае кніжкі яўрэйскага пралетарскае літаратуры—гэта

ўжо праста сорам. У той час, калі ва ўмовах БССР яўрэйская літаратура павінна мець надзвычай вялікае значэнне, азнаймленне з ёю абмяжоўваецца, бо пралетарская яўрэйская літаратура ў беларускіх перакладах зусім ня выяўлена.

Цяпер разглядзімо пераклады на беларускую мову з замежных літаратур.

У сэнсе колькасці ахопленых літаратур справа як быццам-бы ня дрэнная. Мы маём пераклады з 14 асобных літаратур, прычым нават з такіх, як літаратуры чэская, венгерская і харвацкая. Гэта, бязумоўна, станоўчы факт.

## ПЕРАКЛАДЫ МАСТАЦКАЕ ЛІТАРАТУРЫ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

З якое літаратуры зроблены пераклад	Назваў	З арыгіналу	З перакладаў на рускую	Вершаваных	Прозы	Драматычніх	У тым ліку дзеячын	Всельнік перакладаў
З рускае літар.	215	215	—	3	179	34	57	10
» украінскае	17	17	—	2	14	1	3	—
» польскае	2	1	1	—	2	—	1	—
» харвацкае	1	—	1	—	1	—	—	—
» яўрэйскае	2	2	—	—	2	—	1	—
» розных моў (зборнікі)	4	4	—	—	4	—	4	4
» амэрыканскае літар.	5	1	5	1	4	—	4	2
» ангельскае	6	—	6	—	6	1	4	1
» францускае	4	1	3	—	4	—	3	1
» нямецкае	5	1	4	—	5	—	2	—
» японскае	2	—	2	—	2	—	—	—
» латыскае	1	—	1	—	—	1	—	1
» чэскае	8	—	8	—	8	—	1	—
» венгерскае	4	—	4	—	4	—	—	—
» італійскае	1	1	—	—	—	1	—	—
	277	242	35	6	234	38	76	19

Але што мы па сутнасці маєм в кожнаю з гэтых літаратур? Што нас цяпер больш за ўсё цікавіць у замежнай літаратуре? Бязумоўна літаратура пралетарская.

Аднак, твар пралетарскае літаратуры паасобных краін у перакладах зусім ня выяўлены. Праўда, пачын зроблены. У нас ёсьць пераклад такога буйнага твору німецкага пралетарскага пісьменніка як „Люізіт“ І. Бэхэра, а таксама запіскі Людвіга Турэка „Пралетары расказвае“, ёсьць пераклады твораў Матэ Залкі, гэтага буйнага прадстаўніка вэнгерскае пралетарскае літаратуры. Але гэтага мала.

З німецкае мовы мы маєм хоць-бы 2 х прадстаўнікоў пралетарскай літаратуры. Горшая справа з літаратурамі іншымі. З францускае літаратуры німа ніводнага значнага пралетарскага твору (апрача кнігі Барбюса „Расія“). З ангельскае літаратуры німа нічога, а з амэрыканскай маєм выпадкам твор „Пракляты агітатар“ Майкла Гольда. Але яшчэ горш з літаратураю польскаю. За такі вялікі час (2 гады з лішкам) выдадзена толькі 2 творы: „Мэндэль Гданскі“ Канапніцкай і „Міхалка“ Балеслава Геруса. А дзе-ж сучасная Польшча, дзе-ж пралетарскія пісьменнікі?

Вось ня так даўно адбыўся зъезд польскіх пралетарскіх пісьменнікаў. Што-ж было зроблена ў нас для таго, каб папулярызаваць гэтых пісьменнікаў? У часопісах яшчэ былі спробы перакладаў (напрыклад, у „Полымі“ з Бруно Ясенскага), але асобных кніжок мы ня бачым ніводнай<sup>1</sup>). Ці не зъяўляецца гэта прыкладам таго, што пляны перакладаў з замежных літаратур ня зусім адпавядаюць патрабам данага часу?

„Люізіт“ Бэхера і „Расія“ Барбюса перакладзены на беларускую мову з арыгіналу. Гэта, бязумоўна, гаворыць аб значным дасягненні. Але мэта наша—плянавае і сваячасовае азнямленне мас БССР з сусветнай пралетарскай літаратурой. Таму, пашыраючы як мага больш колькасць перакладаў з арыгіналаў мы ўсё-ж такі ня можам рабіць гэта самамэтаю. Калі ў даны момант німа мажлівасці атрымаць перакладу з арыгіналу, трэба зрабіць гэта з перакладу, але сваячасова абслугоўваць масы.

Апрача таго, варта было бы выдаваць асобнымі кніжкамі пераклады замежных пралетарскіх твораў, зъмешчаныя ў пэрыядычным друку. А такіх твораў, хоць і ня шмат, ёсьць. Так у „Полымі“ друкаваліся творы Бруно Ясенскага, Вайскопфа, Майкл Голда і інш., якія можна было-б выдаць асобнымі кніжкамі з афармленнем, разьлічаным на шырокое кола чытачоў. Можна было-б нават выдаваць эборнічкі па асобных невялічкіх твораў (вершаў, урыўкаў з твораў) пралетарскіх пісьменнікаў розных краін, якія ёсьць у нас у перакладах, раскіданых па розных газетах і часопісах. Такі эборнік, калі ў прадмове да яго будзе дададзена правільная ўстаноўка і выразна будзе паданы твар аўтараў зъмешчаных твораў, меў бы вялікае значнине ў справе азнямлення працоўных мас з замежнаю пралетарскаю літаратурою.

<sup>1</sup>) Пасьля напісання гэтага артыкулу з друку выйшаў пераклад поэмы Б. Ясенскага „Слова пра Якуба Шэлю“.

Такім чынам мы бачым, што ў сэнсе азнямлення працоўных БССР, з замежнаю пралетарскаю літаратурою праца распачата, але зроблена ў гэтай галіне яшчэ мала.

Другое пытанье—гэта азнямленне з замежнымі клясыкамі. Здавалася б, што калі ня дадзены пралетарскія пісьменнікі, дык грунтоўна паказаны клясыкі. Але і тут мы бачым у падборы літаратуры надзвычайную выпадковасць. Чаму, напрыклад, з французскіх клясыкаў перакладзен толькі адзін Віктар Гюго, ды й той ва ўрыўках („Казэта“ і „Гаврош“, адрыўкі з роману „Адрынутыя“—выданыні для дзяцей)? З ангельскіх клясыкаў, апрача Уэльса, нічога няма. З амэрыканскай літаратурой мы маём толькі Сінклэр і Джэка Лондана, прычым у Сінклэр ўзяты такі нехарактэрны твор, як невялічкая п'еска „Злодзей“.

З пералічаных прыкладаў відаць, што пэўнае плянавасці ў выданыні замежных клясыкаў таксама няма.

Цікава, як гэтае пытанье развязваецца ў УССР. Там замежныя клясыкі выдаюцца цэлымі сэрыямі са строга акрэсленым зъвестам і пэўнай палітычнай арганізацый матар'ялу. Гэты шлях сэрыйнага выданья замежных клясыкаў бязумоўна правільны, бо падае матар'ял мінулага і сучаснага за межамі ў пэўнай палітычна-організаванай систэме і такім чынам дапамагае чытчу разабрацца ў яго клясавай сутнасці.

Такім чынам, нават пры абежным аглядзе перакладаў на беларускую мову з замежных літаратур, выдадзеных ДВБ за 1930—1931 і пачатак 1932 г., відаць, што, ня гледзячы на досьць вялікую колькасць ахопленых літаратур, кожная з гэтых літаратур ня мае свайго твару ў нашых перакладах, і, тым самым не змагла яшчэ задаволіць запатрабаванняў масавага чытача.

Ня гледзячы на вялікія колькасныя паказчыкі, ні пераклады з літаратур нашага саюзу, ні пераклады з замежных літаратур, нас задаволіць ня могуць. Галоўным недахопам гэтых перакладаў зьяўляецца выпадковасць. Бясплянавасць працы па падборы літаратуры для перакладаў выявілася як на няправільным разьмеркаванні колькасці перакладаў з кожнае літаратуры (приклады з літаратураю юрэйскаю і польскаю), так і на якасным яе падборы (адсутніці юрэйскіх і замежных пралетарскіх пісьменнікаў).

Вынікам бясплянавасці зьяўляецца і тое, што часам у нас перекладаюць творы зусім нам непатрэбныя. Ці знаёміцца выдавецтва з творамі яго ацэнкаю ў крытычнай літаратуры перад тым, як даваць яго для перакладу. А калі знаёміцца, дык чым можна тлумачыць выпадкі такіх перакладаў як паэма Алтайскага „Варашилаў“, якая ў арыгінале даўно асуджана? Бібліографічны ін-т у бюлетэні „Книга—строителям соціализма“ дае такую ацэнку гэтай паэмe: „Поэма“ „Ворошилов“, несмотря на столь революціонный заголовок, сугубо обывательская вещь, выдержанная в жанре иконографии... Книга Алтайского типичная халтура, помноженная на приспособленчество“.

І вось, часам за кошт такіх халтурных кніжак у нас абмяжоўваецца колькасць перакладаў сапраўдных каштоўных пісьменнікаў.

Цяпер спынімся трохі яшчэ на афармленні нашых выданняў.

Для таго, каб пераклад выкананы тым заданыні, якія ўскладаюцца на яго,

патрэбна выданье адпаведна арганізаваць. Неабходна нататка, прадмова уводны артыкул, часам заўвагі, каб чытача накіраваць, даць яму ад перакладу як мага больш карысці, асабліва, калі даюцца пераклады твораў дарэвалюцыйнага часу. У нашых выданьях ёсьць да гэтага імкненны, часам даеца досьць удалае афармленыне, але гэта бывае не заўсёды. Так кніжка Ляскова „Тупейны мастак“, разылічаная на шырокія колы мала падрыхтованых чытачоў, хоць яя мае прадмовы, але затое ў канцы кнігі дае накіроўваючыя пытанні, якія адразу спыняюць увагу на пэўных момантах твору. За тым гутарка аб становішчы сялянства пры паншчыне, або клясавай накіраванасці аўтара, што абумовіла сабою некаторыя зусім няправільна пададзеныя моманты ў творы.

Другі прыклад. На тую-ж тэму аб паншчыне твор Талстога „Палікушка“ мае іншае афармленыне. Да твору дадаецца артыкул, у якім даеца ўстаноўка для разуменьня творчасці пісьменніка, што ў ёй зьяўляецца для нас чужым і што яя страціла свае каштоўнасці.

Тут, як відаць, маеца на ўвазе чытач больш падрыхтованы і выданье арганізавана інакш. Яшчэ можна падаць некалькі прыкладаў аб кнігах, якія маюць уводны артыкул (Чэхаў „Дуэль“, Карабенка „Сон Макара“), або невялікія накіроўваючыя прадмовы.

На жаль не да ўсіх кніг, якія-б патрабавалі хоць некалькіх нават самых кароткіх фактычных заўваг, яны дададзены. Э гэтае прычыны часта ў чытача нават падрыхтаванага ўзынікае шэраг пытанняў аб аўтары дадзенага твору, прадстаўніком якое літаратуры зьяўляецца ён і г. д.

Возьмем Мірко Марковіча „Бродарка“. Ня кожны з тых, хто прачытае нават твор, даведаецца, што аўтар напісаў яго ў харвацкай мове, бо наш жа пераклад зроблены з рускай мовы (гэта і адзначана на загалоўнай балонцы). Тут неабходна было-б даць на паўбалонку фактычных вестак аб аўтары і тэй краіне, якая апісана ў дадзеным творы. Неабязкава далучаць даўгія артыкулы. Яны, бывае, сваім даўгім памерам толькі адштурхоўваюць увагу чытача. Лепш каротка, але ў асноўным даць устаноўку, чым распісваецца на многіх балонках для невялікага твору. У сэрыі „Б-ка чырвонаармейца“ прадмовы часта замяняюцца анатацыямі некалькі радкоў. Гэта таксама адзін з відаў афармлення масавае кнігі.

Бязумоўна, падыходзіць з адною меркаю да розных пісьменнікаў, розных твораў, нельга. Афармленыне іх адпаведным спосабам залежыць і ад клясавае накіраванасці творчасці пісьменніка і ад прыналежнасці да пэўнае нацыянальнае літаратуры, а таксама ад того, на каго гэтае выданье разылічана (выданье для дзяцей, для малападрыхтованага чытача і г. д.). Чому, напрыклад, даючы пераклады твораў Матэ Залкі („Аповесьць аб вечным міры“, „У гасці ў бесъмяротных“ і інш.), не скажаць чытачу ў кароткіх рысах, што Матэ Залка—заснавальнік вэнгерскай сэкцыі МАПП’у—член Усे�КП(б) з 1920 г., што ён пачаў друкаўца ў Вэнгрыі і г. д.

Ад гэтих некалькіх слоў мастацкая вартасць яго твораў яя звычайна бывае прымушаны шукаць пра яго ў розных даведніках (ня кожны на стале мае „Літературную энциклопедию“) ды і ўражанье ад твору яшчэ паглыбілася. Або ўсяць „Прыгоды ўдалага ваякі Швейка“ Гашека-Ванэка. Шматомнае выданье! Добра, што яно

мае пасъляслоўе аўтара ў ч. I, але гэтага мала, бо на кнігах-жа ўсюды адзначана, што пераклад зроблены з рускай мовы. Мала хто нават ведае, што арыгінал напісаны на чэскай мове.

Цікава адзначыць адну рыску для характарыстыкі тэхнічнага афармлення. Не гаворачы ўжо аб tym, што мова арыгіналу нідзе не адзначана, калі пераклад зроблены не з арыгіналу (Гашэк, Уэллс, Сінклэр, Гюго, Марковіч і г. д.), даводзіцца стыкацца і з такім звязішчам, калі наогул не паказана, што твор звязаецца перакладным. Напрыклад—Матэ Залка „У гасьцёх у бесьмяротных“. Можна падумаць, што гэта арыгінальны беларускі твор.

Далей некалькі слоў пра заўвагі, якія часам даюцца ў творах у канцы тэксту, або тут-жа ў нізе балонкі. Найчасцей такім парадкам растлумачваюцца малазразумелыя слова, або разуменыні. Асабліва гэта часта бывае тады, калі твор апісвае жыцьцё, якое-небудзь малазнаёмае краіны і калі ўжываюцца мясцовыя слова для наданья „мясцовага калярыту“. У гэтым выпадку тлумачэнне неабходна, але трэба, каб яно ня мела характару выпадковасці.

За адмоўны прыклад можна ўзяць кнігу Буданцава „Фарпост Індыі“. Тут зъмешчаны два апавяданыні і ўжываюцца шэраг невядомых нават для падрыхтованага чытача слоў: амбалы, джунгелі, кучукханаўцы, сабдзі-Фуруш, чаршар. У першым апавяданыні няма ніякіх тлумачэнняў, а ў другім чамусьці яны даюцца для слоў: „шэзленг і сабдзі-Фуруш“, у той час, як „лёрнэт“ і шэраг іншых слоў пакінуты без тлумачэнняў. Слова „амбалы“ можна зразумець з далейшага тэксту, а іншыя застаюцца на сумленыні перакладчыка, а можа і рэдакцыі.

Гэта дробнае пытанье таксама патрабуе ўвагі да сябе, як і пытанье аб прадмове. Іх трэба вывучыць, каб практична ажыццяўляць у залежнасці ад твору. Не да кожнага-ж твору патребны растлумачальны заўвагі, біографія, нататкі, або аналізы творчасці ці пытаныні. Але пры выпуску кнігі ў съвет трэба падумаць аб tym, каб ня было выпадковасці: ёсьць у арыгінале прадмова, або артыкул ці увагі—друкуеца яна і ў перакладзе; няма—і ў перакладзе няма: (У „Камісарах“ Лібядзінскага—ёсьць артыкул, а „Двор“ Караваевай яго ня мае). Гэта азначае, што выпадковасць мы маем ня толькі ў падборы літаратуры, але і ў яе падачы чытачу.

Стылістычная апрацоўка і мова перакладаў за апошнія гады пры блізкім азнямленыні з імі прымушаюць сказаць, што ўсё яшчэ няма дастатковае уважлівасці да будовы сказаў ды лексыкі. У агульным яны робяць нядрэннае ўражанье, але ёсьць яшчэ шмат „ляпсусаў“.

У мастацкіх творах недакладнасці ў перадачы сэнсу і даволі прыкрыя „новатворы“ таксама трапляюцца:

„Тут сёньня з нас узялі крывёю абавязак“ (Горкі „9 студзеня“, бал. 46)—няўдала падабраныя слова засяяняюць сэнс; „Другі вазіўся (?) каля вялізнага стогу сена. Драбнучы (!) паветра ўзыялі ўверх і ўніз широкія вілы. (Гэхт „Гісторыя перасяленцаў“ Будлераў—бал. 20); „Сутарэнне раней было тапленнем з двумя катламі“ (таксама, бал. 37); „Тут амбалы, тут усё ледзь ліпіць“ (Буданцоў „Фарпост Індыі“, бал. 10.); „Пажаніся з ёю“ (таксама, бал. 10).

І ў тэксце і па-за тэкстам некаторыя з пададзеных „новатвораў“ толькі засямняюць сэнс, а ня служаць узбагачэнню мовы. Яны зьяўляюцца вічым ня ўгрутованымі „ляпсусамі“ і нават не надаюцца да ўжываньня ў двукосці („ня глупець“ замест „ня дурэць“).

У некаторых перакладчыкаў заўважаеца імкненне да словатворчасці. Гэта не загана, а дасягненне. Нажаль і тут спатыкаемся з сякімі-такімі але... Для прыкладу можна застанавіцца на творы Караваевай „Двор“. Мова багатая, сакавітая, шмат розных адценінняў слова. Але ад перакладу часам павявае штучнасцю, надуманасцю. Ад большай прастаты ў падборы слоў часам выйграў бы сам пераклад і... чытачы.

„Табе, Ліна, заўсягалоў гэта ўсё вылічваць (бал. 146), „Абмерыла прышчуральным вокам (бал. 104); „Зъяўленыне дзяўчыны ў Баюковых напоўніла дрымцьлівасцю ўсю хату“ (бал. 97); „Злъсцемны“, „рабаценіства“; „Паказачыць вось яго, як належыць“ (бал. 104). Слова „няўрознак“ у выразе „дабавіла яшчэ як няўрознак“ (бал. 93) відаць проста палсавана наборам (неўзнарок?), але сынтаксычны склад нельга лічыць удалым (корэктурны недагляд часам прыносіць шмат прыкрасы ці аўтару ці перакладчыку).

У выразе „бяжыць, вывіваеца гарачы агенчык, збрэхвае адзінокую посуж лёгкае, жалоснае пашчыпванье ў галаве“ (бал. 46) слова „вывіваеца“ ужыта ўдала. Гэтага нельга сказаць пра падкрэсленае злучэнне.

Загастрыць варта ўвагу і на стылістычнай будове сказаў. На жаль нават у параўнаўча добрых перакладах можна спаткацца з няўажлівымі адносінамі да стылю. Напрыклад: „Перад каменнымі шырмамі з высечанаю на іх тыграю, які (?) павінен быў увайсьці ця пусьціць нячыстую сілу“... (Алымай „У атляснай турме“, бал. 9), „А ён рагатаў ад радасці, якая пералічвалася цераз венцы сэрца—так багаты ён быў ёю— з галавы выходзіў ад Марынкі“ (Караваева, „Двор“, бал. 46).

Ці тут віна стылю, ці віна карэктуры—цяжка сказаць, але злучэнне слоў несамавітае і да сэнсу не дакапаешся. Канчаючы агляд перакладаў на беларускую мову, выдадзеных ДВБ за 1930, 1931 і 1-шы квартал 1932 г., адзначым тыя моманты, на якіх нам здавалася б, не пашкодзіла б асабліва загастрыць увагу ў працэсе наступнае працы.

Самае карэннае, на што трэба звязаць увагу Дзяржаўнага выд-ва—гэта паглыбленне плянавасці выдання перакладаў. Яно павінна мець месца як у падборы літаратуры для перакладаў, так і ў арганізацыі самага выдання. Бадай поўная адсутнасць яўрэйскае, польскае і замежнае пралетарскае літаратуры, выпадковасць у выбары твораў старых пісьменнікаў, выпадкі перакладаў нявартаў твораў—усё гэта павінна быць улічана ДВБ у далейшай працы па перакладах. Таксама не абы якім пытаньнем зьяўляеца афармленне кнігі. Дзяржаўнаму Выд-ву трэба больш уважліва паставіцца да яго, каб унікнуць тых выпадковасцей, якія заўначаліся ў артыкуле. Як мэтадам больш арганізаванага кірауніцтва чытачом, варта было-б як мага больш карыстацца мэтадам сэрыйным, асабліва ў справе выдання літаратуры дарэвалюцыйнага часу і замежнае.

На гэтых момантах, нам здаецца, трэба асабліва спыніцца ДВБ у справе далейшае працы па перакладнай мастацкай літаратуре.

I. В. і Н. В.

**ДАДАТАК**

**ПЕРАКЛАДЫ МАСТАЦКАЕ ЛІТАРАТУРЫ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ  
ВЫДАДЗЕНЫЯ ДВБ У 1930, 1931, і І-м КВАРТАЛЕ 1932 г.**

Па тэмах Дарэвадзяўшыі час	Кольк. назваў	У асъвят- ленныі пі- сьменнікаў дарэв. часу	У асъвятл. у пісъм. пасьл. рэ- вал. часу	У тым ліку для дзяцей	1930	1931	1932 сту- дэнт-кра- савік
1. Класавая ўзаема- адносіны							
а) становішча рабо- чых . . . . .	3	2	1	1	2	1	
аа) рабочая ў часы прыгону . . . .	1	1	—	—	1	—	
б) становішча сялян- ства . . . . .	6	6	—	—	4	2	
бб) сялянства пад прыгон . . . . .	2	2	—	—	1	1	
в) становішча інш. кля- саў . . . . .	12	10	2	2	8	3	1
2. Рэвалюцыйнае зма- ганье ў б. царской Расіі. . . . .	12	2	10	5	16	3	1
а) 1905 г. . . . .	8	2	6	2			
3. Б. царская армія . . . . .	5	2	3	1	4	1	
а) у час імпэрыяліст. войны . . . . .	2	—	2	—	—	2	
4. Нацыял. пытанье . . . . .	5	5	—	1	3	2	

Пасълярэвалюц. час

		Лік назваў	У асвята. пісьменьнікаў дарэв. часу	У асвята. пасълярэв. пісьменьнікаў	У асвята. за- межн. пісьмень- нікаў	У тым ліку для дзяцей	1930	1931	1932 студз.— красавік
1. Люты-кастрычнік	.	3	—	3	—	1	2	1	—
а) грамадзянская вайна	.	16	2	14	—	6	11	4	1
аа) у БССР	.	2	—	2	—	—	—	2	—
аа) на Украіне	.	9	—	9	—	2	5	2	2
аа) на Кубані і Доне	.	22	—	2	—	—	—	2	—
аа) на Волзе	.	4	—	4	—	1	3	—	1
аа) у Туркестане	.	2	—	2	—	—	1	1	—
аа) у Сібіры	.	4	1	3	—	1	4	—	—
б) Ленін	.	2	—	2	—	1	2	—	—
2. Клясавая барадьба	.	—	—	—	—	—	—	—	—
а) у горадзе	.	2	—	2	—	—	1	1	—
б) клясавая барадьба на вёсцы і калектывізацыя.	.	16	1	15	—	3	6	7	—
3. Вытворчасць	.	8	—	6	—	3	1	3	2
4. Культура і быт	.	15	3	11	1	—	12	2	—
а) партыя і быт	.	3	—	3	—	—	—	—	2
б) піянэры	.	6	—	5	1	6	3	3	—
в) комсамол	.	5	—	—	—	—	2	3	—
г) жанчына	.	5	—	5	—	—	2	3	—
5. Актырэлігійн.	.	4	1	3	—	—	2	—	—
6. Школа і бяспрывульце	.	10	1	9	—	6	3	5	2
7. Чырвоная армія	.	7	—	6	1	—	4	3	—
8. Надменшасці	.	5	—	5	—	2	3	2	—
а) Яўрэі	.	3	—	3	—	—	3	—	—
9. Геаграфічная і краязнаўчая	.	22	3	13	5	21	11	9	2
10. Фанаст. і прыгодніцкія	.	6	1	2	3	4	4	2	—

Літаратура з жыцьця замежн. краін.	Кольк. назваў	У асвята. савец. пісь- меньнікаў	У асвята. замежн. пісь- меньнікаў	У тым ліку дэцяч.	1930	1931	1932
1. Жыцьцё і змаганье працоўных каштаді- стичных краін							
а) Ангельшчына . . .	1	—	1	—	—	1	—
б) Амэрыка . . .	6	1	5	2	5	1	—
в) Венгрыя . . .	1	—	1	—	1	—	—
г) Зах. Беларус. Поль- шча . . .	2	2	—	—	—	2	—
д) Італія . . .	1	1	—	—	1	—	—
ж) Індыя і Індонезія .	2	2	—	—	1	1	—
з) Кітай . . .	3	2	1	—	—	1	—
і) Нямеччына . . .	7	—	—	4	2	3	1
к) Латвія . . .	1	—	1	—	3	—	—
л) Персія . . .	1	1	—	—	1	—	—
м) Францыя . . .	7	4	3	4	1	3	1
н) Японія . . .	2	—	2	—	3	1	1
о) Румынія . . .	1	1	—	—	—	—	1
п) Паўдн. Славія . . .	1	—	—	—	—	1	—
р) Невядом. . .	4	1	1	2	2	2	—
2. Сатыра на бурж.	8	—	8	1	2	5	1
3. Імперыял. вайна . . .	3	—	3	—	—	3	—